

3 ПРАМОВЫ таварыша АУХІМОВІЧА

(Сакратар ЦК КП(б) Беларусі)

Браты беларусы! Слаўныя сыны і дочкі беларускага народа!

Вераломна напаўшы і часова захапіўшы Беларусь, нямецкія бандыты з агнём і мечам рынуліся на вядлікія заваёвы народа. З першых жа дзён яны адабралі ў беларускага народа ўсе правы на жыццё. Больш года яны лютуюць на беларускай зямлі. Наш квітнеючы край зараз заліты крывёю лепшых сыноў і дачок беларускага народа.

Немцы ператварылі ў руіны сталіцу Беларусі Мінск, спалілі Гомель, разбурылі Віцебск, Магілёў, Полацк, зраўнялі з зямлёй Ломжу, Рагачоў, Жлобін. На руінах і папялішчах пастаўлены шыбеніцы, гэтыя пастаянныя вартавыя гітлераўскага «новага парадку».

Мы запомнім і не даруем гітлераўскім нягоднікам расстрэл 80 тысяч жыхароў у Мінску і Мінскім раёне, за-

скім сельсавеце, Мехаўскага раёна, Віцебскай абласці, нямецкія бандыты адабралі ў сялян 500 гектараў зямлі і аддалі яе памешчыкам. Немцы захапілі дабро нашых калгасаў і вывозяць яго ў Германію, яны цягнуць усё, што можна вывезці. Яны дашчэнтку аграбілі беларускія гарады і вёскі, сотні тысяч людзей асудзілі на голад і выміранне. Сотні мужчын, жанчын і дзяцей яны гоняць на катаржныя работы ў Германію.

Гэтыя бандыты знішчылі школы, інстытуты, універсітэты, клубы, бібліятэкі, больницы, музеі Беларусі.

Захапіўшы тэрыторыю, немцы не здолелі заняволіць савецкі народ. Наш народ ненавідзіць акупантаў. Партызаны наносяць вялікія страты жывой сіле, тэхніцы і дэзарганізуюць тыл праціўніка.

Гітлераўскія нягоднікі ха-

найвялікшую дапамогу Чырвонай Арміі.

Партызанская барацьба на Беларусі набыла ўсенародны размах. Няма такога шматка зямлі, дзе-б фашысты не дрыжэлі ад народных месціўцаў. Беларускія партызаны помсцяць фашыстам за зняслаўленую радзіму, за кроў сваіх матак і дзяцей, за страшэнныя разбурэнні і пакуты, якія прынеслі з сабою фашысцкія нягоднікі. Барацьбою партызан кіруюць камуністы і комсамольцы Беларусі. Сотні партыйных работнікаў, тысячы камуністаў і комсамольцаў паказваюць гераічныя ўзоры барацьбы.

Таварышы партызаны і партызанкі! Браты беларусы!

Сустрэнем 25-ю гадавіну вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі пад сцягам барацьбы за вызваленне Беларусі ад нямецкіх акупантаў! Мацней удар на гітлераўскіх нягодніках!



3 поным тэкстам дакумента можна азнаеміцца у бібліятэцы